

**Белорусский государственный университет
Экономический факультет
Кафедра теоретической и институциональной экономики**

**Аннотация к дипломной работе
«Рациональное и иррациональное поведение на рынках активов:
теоретические аспекты и реальность практики»**

**Шилович Лидия Михайловна,
научный руководитель: Валевиц Юрий Васильевич**

2014 г.

РЕФЕРАТ

Дипломная работа: 75 с., 16 рис., 3 табл., 49 источников, 4 формулы, 1 прил.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ГИПОТЕЗА ЭФФЕКТИВНЫХ РЫНКОВ, ТЕОРИЯ ПЕРСПЕКТИВ, ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК, ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ АКТИВОВ.

Объект: финансовые рынки как разновидность рынков активов.

Предмет: иррациональное и рациональное поведение инвесторов в процессе совершения транзакций на рынке активов и степень соответствия цен, сформировавшихся в результате этих транзакций, действительной стоимости активов.

Цель работы: выявление причин, форм и последствий рационального и иррационального поведения на рынках активов в условиях неопределенности и риска.

Методы исследования: аналитический, сравнение, классификация, описание и обобщение.

Дипломная работа посвящена вопросам проявления рационального и иррационального поведения на рынках активов. В работе рассматриваются теории, посвященные исследованиям поведения в рамках теории финансов, а также эмпирические данные, свидетельствующие о различных типах поведения, демонстрируемых на рынке активов.

РЭФЕРАТ

Дыпломная работа змяшчае: 75 старонак, 3 табліцы, 16 малюнкаў, 4 формулы, 49 выкарыстаных крыніц.

РАЦЫЯНАЛЬНЫЯ ПАВОДЗІНЫ, ІРАЦЫЯНАЛЬНЫЯ ПАВОДЗІНЫ, ГІПОТЭЗА ЭФЕКТЫЎНЫХ РЫНКАЎ, ТЭОРЫЯ ПЕРСПЕКТЫЎ, ФІНАНСАВЫ РЫНАК, КОШТАЎТВАРЭННЕ АКТИВАЎ.

Аб'ект: фінансавыя рынкі як адменнік рынкаў актываў.

Прадмет: ірацыянальныя і рацыянальныя паводзіны фундатараў падчас здзяйснення транзакцый на рынку актываў і ступень адпаведнасці цэн, што сфармаваліся ў выніку гэтых транзакцый, сапраўднага кошту актываў.

Мэта працы: выяўленне прычын, формаў і наступстваў рацыянальных і ірацыянальных паводзін на рынках актываў ва ўмовах нявызначанасці і рызыкі.

Метады даследавання: аналітычны, параўнанне, класіфікацыя, апісанне і абагульненне.

Дыпломная работа прысвечана пытанням праявы рацыянальных і ірацыянальных паводзін на рынках актываў. У працы разглядаюцца тэорыі, прысвечаныя даследаванням паводзін у рамках тэорыі фінансаў, а таксама эмпірычныя дадзеныя, што сведчаць пра розныя тыпы паводзін, што дэманструюцца на рынку актываў.

ABSTRACT

Thesis: 75 p., 16 fig., 3 tables, 4 equations, 49 sources

RATIONAL BEHAVIOR, IRRATIONAL BEHAVIOR, THE EFFICIENT MARKET HYPOTHESIS, THE PROSPECT THEORY, FINANCIAL MARKET, ASSET PRICING.

Object: financial markets as a type of asset markets.

Subject: irrational and rational behavior of investors in the process of committing a transaction on the asset market and the extent to which prices, formed as a result of these transactions, are the actual value of the assets.

Objective: To identify the causes, forms and consequences of rational and irrational behavior in asset markets under uncertainty and risk.

Methods: Analysis, comparison, classification, description and generalization.

Thesis is devoted to rational and irrational behavior in asset markets. In this paper, we study behavior within the theory of finance, as well as empirical evidence about the different types of behavior exhibited by investors in the assets market.